

«У Асвенцыіме мне не было страшна»

Што прымушае людзей гаварыць пра жахі вайны, пра Халакост, пра смерць? Навошта прамаўляць уголос тое, пра што нават падумаць страшна? На гэтыя пытанні адказала

Ганна СУЛІМА, рэжысёр тэатральнай лабараторыі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітета «Тэатральны квадрат», якая прадстаўляла спектакль «Без назвы» ў спецыяльнім праекце Куфра-2012 «Па кім звоніць звон...»

Як сабраць тэатр?

Ствараць тэатр я не збиралася, бо не было дзе. Але аднойчы я прыйшла ў гістарычную майстэрню, каб знайсці героя для свайго кароткаметражнага дакументальнага фільма. Там пазнаёмілася з дырэктарам Кузьмой Козакам. Майстэрня, дом мyne ўразілі — гэта тэрыторыя былога гета, у гэтым будынку насамрэч жылі яўрэі. І ў мяне адразу нарадзіліся асацыяцыі — людзі з чамаданамі, якія не праста ідуць, якія сыходзяць адсюль. Так з'явілася задума спектакля. Аднак да самой пастаноўкі было яшчэ далёка. Спачатку я з'ездзіла ў Асвенцыі, і, што самае нечаканае, мне не было там страшна. Было толькі адчуванне, што там спыніўся час. У лагеры я здымала матэрыял для фільма, і толькі калі ён быў скончаны, узялася за спектакль.

Тэатр, які вырас сам

Спачатку не было людзей для стварэння тэатра. Але потым нейкія сувязі, нейкія старыя знаёмствы, і людзі пачалі аднекуль з'яўляцца. Кузьма Іванавіч вы-

кладае на гістфаку, і я аднойчы праста прыйшла туды, расплюмачыла, што хачу зрабіць, і запрасіла студэнтаў. Прыйшло шмат людзей, якія на сцэне ніколі не былі. Увогуле, я адштурхоўваюся ад характеристу людзей, намагаюся раскрыць іх патэнцыял. Напрыклад, наш аркестр сабраўся выпадкова. Адзін з маіх акцёраў прывёў на рэпетыцыю хлопчыка «проста пасядзець» — яны з сябрамі збираліся на рэпетыцыю. А я яму прапанавала застацца. І ён застаўся. Хлопцы пачалі іграць: спачатку на гітарах, потым з'явіліся барабаны, піяніна, гэтай вясной мы знайшли скрыпачку.

Марына (дзяўчынка з чамадана) сустрэлася мне на майстар-класе па драмтэрапіі. Яна псіхолаг, валанцёр. Калі я паглядзела на яе, то падумала — чысты Асвенцым: яна вельмі худая і якраз перад нашай сустрэчай коратка падстрыглася. Адразу пасля майго запрашэння Марына прыйшла, і мы сталі працаўцаць.

У нас вельмі цікавыя людзі задзейнічаны ў пастаноўцы. На французскай мове гаварыць сапраўдная францужанка, якая цяпер жыве ў Мінску. Ёсьць хлопчык, які грае на ўсіх інструментах. А пачынаў вучыцца з нуля — на гармоніку. Яшчэ ў спектаклі заняты мой 10-гадовы сын. Тут столькі розных людзей, і пра кожнага можна расказаць гадзінамі, бо яны ўсе хоць і непрафесійныя акцёры, але вельмі таленавітыя.

Нічога не бачу, нічога не чую

«Без назвы» мы паставілі год таму. Спектакль прыдумваўся на хаду, разам з усімі ўдзельнікамі. Спачатку мы не разумелі, што ў нас атрымаецца, але потым штосьці стала вымалёвашца. Тоё, што было напачатку, і тое, што на пляцоўцы цяпер — гэта вельмі розныя рэчы. Хачу падкрэсліць, што мы не ілюструем гісторыю. Гэта не сцэнарый — гэта інсценіроўка. У нас няма роляў, сцэны — гэта сполахі ўспамінаў. Матэрыял для спектакля агульна недаступны — дакументы, кнігі. Я іграю чалавека, які «напітаўся» гэтай гісторыяй і ўзгадвае яе. Таму я то ўваходжу ў дзеянне, то выходжу. Я нібыта чытаю кнігу ці гляджу фільм і ўяўляю, што магла быць там.

Я не хацела спектаклем сказаць «давайце гаварыць пра Халакост». Хацела пайсці шырэй — сказаць «не» гвалту. Бо гэты жах можа адбыцца з любым народам, і такога дапусціць нельга. Можна заплюшчыць вочы і сказаць «я не хачу пра гэта чуць», а можна гаварыць пра гэта. Я пасправавала сказаць. Але ўсё перадаць немагчыма. Кожная гісторыя, кожны чалавек варты таго, каб загаварыць пра яго.

У ідэале глядач павінен быць уключаны ў дзеянне, умець расслабляцца. Бо не заўжды трэба штосьці разумець. Трэба адчуваць.